

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК і МЕНСКАГА АБКМА КП(б)Б

№107 (6384) | 12 мая 1939 г., пятніца | ЦАНА 10 КАП.

ЗА НОВЫ ЎЗДЫМ ПРОФСАЮЗНАЙ РАБОТЫ

Нашы савецкія профсаюзы ёсць баявая рэвалюцыйная арганізацыя рабочага класа—кіруючай сілы сацыялістычнага грамадства. На ўсіх рашаючых этапах барацьбы за камунізм профсаюзы сапраўды кіруюць партыяй большэвікоў, піярумамы геньіем Леніна і Сталіна, выконваюць важнейшыя функцыі арганізатараў мас, функцыі школы камунізму.

Зараз у новай паласе развіцця, у якую ўступілі СССР, у паласе завяршэння будаўніцтва сацыялізму і паступовага пераходу ад сацыялізму да камунізму роль профсаюзаў узрастае ў велізарнай меры.

VIII пленум ВПСЦ, які яздзіўна заложыў сваю работу, прыняў разгорнутую пастанову, дзе вызначаны канкрэтныя задачы профсаюзнай арганізацыі. «Раённы VIII з'езд партыі»,—гаворыцца ў гэтай пастанове,—ставіць перад профсаюзамі велізарныя задачы па пашырэнню камуністычнага выхавання працоўных, мабілізацыі шырокай масы на выкананне трэцяга пяцігадовага плана развіцця народнай гаспадаркі СССР, на ўмацаванне працоўнай дысцыпліны, усмерзнаму росту прадукцыйнасці працы, разгорнуты сацыялістычнага сабораў і станаўлення духу, на далейшае пашырэнне матэрыяльнага і культурнага становішча рабочых і служачых.

Працоўныя БССР разам з усімі народамі ўраўнаважанага Саюза, як гарантыя патрыятычнага радзімы, уздзілі за выкананне рашэнняў VIII з'езда ВКП(б), за ажыццяўленне трэцяга пяцігадовага плана работ трэцім пяцігодкі. З кожным днём усё ярчэй разгарэлася палітыка сацыялістычнага сабораў і станаўлення духу, у рэспубліцы няма пяпер ужо ні адной фабрыкі, завода, устаноў, работніка і служачага які не ўступіў бы ў сабораў і станаўлення духу Трэцім Сталінскай Пяцігодкі.

Сацыялістычнае сабораў і станаўлення духу разгорэцца не толькі ўнутры прадпрыемстваў, паміж асобнымі рабочымі, бригадамі і пачкамі, але і паміж пачкамі прадпрыемстваў, гарадамі і раёнамі рэспублікі. Калякаў рабочых і служачых мескай швейнай фабрыкі імя Кірунскай сабораў і станаўлення духу імяні 8 савецкай; рабочыя і служачыя гомадзельскай прамысловасці—рабочыя і служачыя імяні прамысловасці Віцебска і т. д.

Сабораў і станаўлення духу павінны са значна большай актыўнасцю і настойлівасцю змагацца за ўстаўленне на прадпрыемствах і ва ўстановах найбольшай працоўнай дысцыпліны. Неабходна накіравацца з неадданай мер грамадскага ўздзеяння на асоб, пераважаючых працоўную дысцыпліну. Неабходна стварыць ваколі прадукцыйнасці, летуноў і разлічаных за прамавую лужку, як аб дэзарганізатарам вытворчасці. Ні на адну хвіліну не павінны забываць профсаюзнай арганізацыі таго, што сацыялістычная вытворчасць ёсць кроўная справа профсаюзаў і што пераўражэнне іх абавязкам з'яўляецца барацьба за ўмацаванне сацыялістычнай дысцыпліны працы.

У справе камуністычнага выхавання працоўных, якое ў новай паласе развіцця СССР высюваецца на першы план, роля профсаюзаў таксама ўзрастае надзвычайна. Камуністычнае выхаванне—задача многарадна. Выхаванне кожнага члена профсаюза ў духу адданасці радзіме, нявылічлі да яе ворагаў, барацьба з дробнабуржуазнай распустчанасцю, за камуністычна свядомы адносінны да працы, культурна-тэхнічны ўздым рабочага класа—ва ўсіх гэтых галінах профсаюзнай арганізацыі павінны пачасная роля. Профсаюзы павінны скарыстоўваць усё сваё велізарнае духоўнае і матэрыяльнае сродкі, каб дапамагчы партыі ў справе камуністычнага выхавання працоўных.

Пленум ВПСЦ вызначыў таксама ряд канкрэтных мерапрыемстваў па ажыццяўленню намеранай VIII з'ездам ВКП(б) велізарнай праграмы па пашырэнню культурна-бытавога і матэрыяльнага становішча працоўных.

Справа чэспі профсаюзнай арганізацыі, усё работнікаў профсаюзаў па-большэвіцку ўзяцца за ажыццяўленне рашэнняў пленума ВПСЦ і тым самым забяспечыць найбольш поўнае пратэрванне ў жыццё гістарычных раённаў VIII з'езда партыі большэвікоў.

дзе ва многіх профсаюзнай арганізацыях.

Узяць хача-б такую важную справу, як сабораў і станаўлення духу асобнымі прадпрыемствамі горада Менска, напрыклад, заводамі імяні Варашылава і імяні Кірава. Заўважым гэтым прадпрыемстваў па сутнасці ставіць у баку ад сабораў і станаўлення духу, не забяспечваюч гласнасці, не праявляюч выканання ўзятых абавязаньстваў. Тое самае кожна сказаць адносна многіх профсаюзнай арганізацыі прадпрыемстваў Гомеля і Віцебска. А як выйгра-ла-б гэта сабораў і станаўлення духу, калі-б заважылі камітэты, усё профсаюзнае актыўна ўзялі за яго дзейную арганізацыю.

Прамы абавязак профсаюзнай арганізацыі, іх кіраўнікоў—арганізаваць перадачу вопыту перадавых станаўленняў усім рабочым і работнікам, шырока скарыстоўваючы выступіўшыя самі станаўленняў форм, як, напрыклад, паказ прыёмаў работы станаўленняў паспярэдня лія станка, праз станаўленняў школы.

У БССР ёсць нямаля прадпрыемстваў, якія шырока ўжываюць гэту выдатную форму. Але трэба з усёй прамавай сказаць, што дастаткова развіцця станаўленняў школы ля станка ў нас не атрымалі. Іх рэдка сустрачэнне і на нашых станаўленняў-нічых заводах, у швейнай прамысловасці, харчовай і разне іных галін. Ігнарыюць барацьбы за высокую прадукцыйнасць працы, ігнарыюць станаўленняў духу працоўных, каб профсаюзнай арганізацыі вытніўна ўзялі за гэту справу.

Толькі таа профсаюзнай арганізацыі сапраўды па-большэвіцку кіруе сабораў і станаўлення духу, якая ўсё арганізаваць перадачу вопыту перадавых рабочых, бригад, пачкаў, заводаў астаючых («Прадаў»). Змагаючыся за паспяховае выкананне і пераўражэнне пачкаў другога года трэцім сталінскай пяцігодкі, станаўлення духу павінны забяспечыць перадачу пачкаў рабочым, ігнарыюць тэхнічныя работнікі, гаспадарнікі разгарнулі вялікую работу па мабілізацыі ўсіх вытворчых рэзерваў, асабліва тэхнікі да іна, ратыяналізацыі прамавай прамысловы, ліквідацыі прамавай браку. Профсаюзнай арганізацыі павінны прыняць у гэтай вялікай рабоце самы актыўны кіруючы ўдзел.

Профсаюзнай арганізацыі павінны са значна большай актыўнасцю і настойлівасцю змагацца за ўстаўленне на прадпрыемствах і ва ўстановах найбольшай працоўнай дысцыпліны. Неабходна накіравацца з неадданай мер грамадскага ўздзеяння на асоб, пераважаючых працоўную дысцыпліну. Неабходна стварыць ваколі прадукцыйнасці, летуноў і разлічаных за прамавую лужку, як аб дэзарганізатарам вытворчасці. Ні на адну хвіліну не павінны забываць профсаюзнай арганізацыі таго, што сацыялістычная вытворчасць ёсць кроўная справа профсаюзаў і што пераўражэнне іх абавязкам з'яўляецца барацьба за ўмацаванне сацыялістычнай дысцыпліны працы.

У справе камуністычнага выхавання працоўных, якое ў новай паласе развіцця СССР высюваецца на першы план, роля профсаюзаў таксама ўзрастае надзвычайна. Камуністычнае выхаванне—задача многарадна. Выхаванне кожнага члена профсаюза ў духу адданасці радзіме, нявылічлі да яе ворагаў, барацьба з дробнабуржуазнай распустчанасцю, за камуністычна свядомы адносінны да працы, культурна-тэхнічны ўздым рабочага класа—ва ўсіх гэтых галінах профсаюзнай арганізацыі павінны пачасная роля. Профсаюзы павінны скарыстоўваць усё сваё велізарнае духоўнае і матэрыяльнае сродкі, каб дапамагчы партыі ў справе камуністычнага выхавання працоўных.

Пленум ВПСЦ вызначыў таксама ряд канкрэтных мерапрыемстваў па ажыццяўленню намеранай VIII з'ездам ВКП(б) велізарнай праграмы па пашырэнню культурна-бытавога і матэрыяльнага становішча працоўных.

Справа чэспі профсаюзнай арганізацыі, усё работнікаў профсаюзаў па-большэвіцку ўзяцца за ажыццяўленне рашэнняў пленума ВПСЦ і тым самым забяспечыць найбольш поўнае пратэрванне ў жыццё гістарычных раённаў VIII з'езда партыі большэвікоў.

НАРАДА РЭСПУБЛІКАНСКАГА АКTYВА МЕДРАБОТНІКАЎ

Учора ў Менску пачала прапаваль нарада рэспубліканскага актыва медработнікаў. Народа акрэйў намеснік наркома аховы здароўя БССР тав. Штэйнаў. Прысутнічае больш 500 чалавек, з якіх 227 — з гарадоў і раёнаў рэспублікі. Сярод прысутных — профсаюзы, загадчыкі райадзельнаў аховы здароўя, участковыя ўрачы і фельчары, медыцынскія сестры, акушоркі і загадчыкі аўтомакі. У саставе выданага прэзідыума — акадэмік Гаўсам, профсафэры тт. Мельхі, Пігоў, Леонаў, Касмалюскі, сельскі ўрач Валіў, акушорка Сорына і іншыя.

З дакладам аб становішчы аховы здароўя ў БССР і асноўных задачах на 1939 год выступіў нарком аховы здароўя БССР тав. Новікаў. Ён адзначыў, што за год саветскай ўлады і асабліва за перыяд двух сталінскіх пяцігодак у Саветскім Саюзе, у

тым ліку ў БССР, дасягнуў сапраўднага росквіт медыцыны.

Аднак побач з гэтымі бясспрэчна вялікімі поспехамі ў рабоце аховы здароўя БССР ёсць цэлы рад недахопаў. З усім ігнарыюць абстаць справа з укамактаваннем і ўмацаваннем сельскіх участкаў, і санітарна-абароннай і санітарна-прафілактычнай работай. У некаторых раёнах не выдзена сур'ёзна барацьба з эпідэмічным захворваннямі. З боку наркамата адукацыйнае кантроль над будаўнічымі работамі. Дакладчык амаль не спыніўся і на завастрыў увагу прысутных на мерапрыемствах, якія трэба правесці па ліквідацыі недахопаў у галіне аховы здароўя БССР.

Сенія і заўтра прадоўжацца спрычкі па дакладу тав. Новікава.

ХРОНІКА

Прэзідыум Вярхоўнага Савета Саюза ССР назначыў тав. Перэсыпкіна І. Т. Народным Камісарам Сувязі СССР.

АНАТОЛІЙ СЕРАЎ, ПАЛІНА ОСІПЕНКА

АД СОВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ САЮЗА ССР І ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА ВКП(БОЛЬШЭВІКОЎ)

Совет Народных Камісараў Саюза ССР і Цэнтральны Камітэт ВКП (большэвікоў) з жалем паведамляюць аб заўчаснай гібелі Герояў Савецкага Саюза таварышаў Анатоля Канстанцінавіча СЕРАВА і Паліны Дзенісаўны ОСІПЕНКА, паследваўшай 11 мая пры выкананні службовых абавязкаў у рэзультате паветранай катастрофы, і выказваюць сваё глыбокае спачуванне сем'ям загінуўшых.



Герой Савецкага Саюза Паліна ОСІПЕНКА

Выдатнае працоўнае жыццё пражыла Герой Савецкага Саюза Паліна Дзенісаўна Осіпенка. Народзілася яна ў 1907 годзе ў с. Новасаскі Бердзінскага раёна, у забарэцкай сялянскай сям'і. Толькі два годкі хадзіла Паліна ў прыходскую школу, потым яе аддалі ў вяселье. Пазней яна батрачыня, хадзіла ў горад на заробкі, была прыбраўшчыцай на хлебным элеватары.

У 1927 г. комсамолка Осіпенка разам са сваімі роднымі ўступіла ў калгас. Як калгасніца-штукцістка, яе паслалі ў Кіеў на курсы птушкарэваў. Дзень і ноч Паліна са сідзела за кнігамі і паспяхова ацэла выкананы. Да сябе ў раён яна выратавала інструментар на арганізацыі птушкарэвацкай фармы.

У 1929 годзе, згодна з лобач з яе калясак, выдаткова адукацыя іва вучэбныя самалеты. Паліна ўпершыню ўвучыла кіраванню машыну. Больш за ўсё звыкла яе тое, што ў адным з самалетаў знаходзілася жанчына.

Кірава жанчына можа лятаць? — спытала яна.

Ляцаш... Гэта становіцца яе высокай і выдатнай марай. Яна ўзялася ў авіяшкола пачаць вучэбны курсавы авіяцыйнай школы. Яна займалася з натхненнем, з запалам, каб дагнаць сваіх таварышаў, многія з якіх мелі вышэйшую асвету. Яна лятае, і вольныя гадзіны савораць аб ёй: «Крыўрожажны талент, дакладнасьці, дысцыплінаванасць».

У канцы 1932 г. Паліна Осіпенка канчае школу на «Лобра». Яна — ваенны лётчык адной з авіяцыйскай Харкаўскага гарнізона Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.

Лічы ў 1929 годзе Паліна Осіпенка была прынята ў кандыдаты ВКП(б), у школе не перавалі ў члены партыі.

Выдатны лётчык, яна назначана камандзіраў зьяя. Асабліва многы тысяч самалетаў, яна пачынае захапляцца высотнымі палётамі і пачынае на 5.000, 6.000, 8.000 метраў... У верасні 1936 года Паліна Осіпенка дасягае 9.100 метраў вышыні. Ні адна жанчына ў свеце так высока яшчэ не лятала.

У тым-жа годзе яна прымае ўдзел у Усеагульнай нарадзе жанчых камандзіраў і начальнікаў састава РСЧА. 3 трыбуны нарады яна дае слова лятаць вышэй, да лей і б'юстрой усё ж жанчых сестру.

У Осіпенка слова не разыходзіць са справай. Увогуле, крапаціна рыхтуецца Паліна за выканання свайго абавязаньства і воль усё свёт заваяваць: на працягу трох майскіх дзён 1937 г. савецкая лётчыца пачла тры міжнародныя рэкорды вышыні.

Роўна праз год Осіпенка ўстаўляе ўвасе адзі рэкорд. Разам з Марынай Рас-

ковай і Верай Ламка яна праляцела на сваім гідрасамалеце на замкнутым кругу 1.749 км, 213 метраў. Гэта—новы міжнародны рэкорд на далынасць у палёце на вярвовай Паліна Осіпенка выхтуецца і да новага незвычайна пералёту ад берагоў Чорнага мора да берагоў Белга мора. 2 ліпеня 1938 года Паліна Осіпенка разам са сваімі баявымі падругамі Ламка і Расковай бліскача робіць гэты пералёт. Сёраўны гідрасамалёт перасек неасцяжнюю краіну з поўдня на поўнач, праішоўшы скрозь вобласкі і навалішчы, скрозь джунжыны завесы і бурі 2.372 кіламетры ў 10 гадзін 33 хвіліны. Урад узнагародзіў тав. Осіпенка ордэнам Леніна. Гэта быў яе другі ордэн: яшчэ ў 1936 годзе заслугі саўдэйнай рыхтуцы былі адзначаны ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

Дзець паспешным вярнуцца з пералёту ў Архангельск, Паліна Осіпенка пачала рыхтавацца да новага, яшчэ больш грандыёзнага пералёту.

Два з ліпнін месцаў напружана прапавала Паліна Осіпенка на аэрадроме, разам з камандзірам самалета В. Грызудубавай і штурманам М. Расковай яна сваёй новай машына «Родіна». 24 верасня сямалёт, які стаў зарад легендарна, пачаў лятаць у Маскву. У найбольшых метэаралагічных умовах Савецкай Гераніі праблілі да самых берагоў Ціхага акіяна. Самалёт праішоў на працягу 26 гадзін 29 мінут па прамоў 5.947 кіламетраў па маршруту — 6.450. Яночы міжнародны рэкорд дальнасці па прамоў быў пабіт больш, чым на 1.500 кіламетраў. Адначасова зьяяж «Родіна» ўстаўляў новы міжнародны жанчы рэкорд дальнасці палёту без пасадкі на лоданай лініі.

Ваша адвага, халоднакрое і высокая лётная майстэрства, праўдзаныя і найцяжэйшыя ўмовы шляху і пасадкі, выкарыстанне захапленне ўсёго савецкага народа.

Гарнізавы вамі і ад усёй душы папскаем вышні рукі».

Гэтыя словы таварышні Сталіна і Молатава выраілі пачуці ўсёго перадавога чалавечтва, захопленна гераічным пералётам трох савецкіх лётчыц. Радзі Героў Савецкага Саюза папоўніліся трыма гераінямі.

З усім яздзіўна — 1 мая 1939 года — Паліна Дзенісаўна прымае ўдзел у паветраным пералёце. Вытніўшы выдатны строй у трыне аляндрыных скарарных зінчальнікаў, маёр Паліна Осіпенка, яе маланка, пранеслася над Краснай плошчаю.

Горада любіла сваю вольную Паліна Осіпенка. І радзіма ніколі не забудзе яе—сваю верную лётку, гераічную лётчыцу, якая раба падым, папсыгам у славу вялікага савецкага народа, у славу Вялікай сацыялістычнай краіны.

Герой Савецкага Саюза Анатолій СЕРАЎ

Герой Савецкага Саюза Анатолій Канстанцінавіч Сераў нарадзіўся ў 1910 годзе ў сям'і гарніка, які прапавал на Варшаўскім мелным рудніку, Уральскай вобласці. Скончыўшы пяць класаў дзевяцігодкі, Анатолій пайшоў вучыцца ў школу фабрычна-заводскага вучнёўства Падзежэўскага завода, дзе атрымаў кваліфікацыю сталевага ра рэльсавай сталі.

Пазней ён так успамінаў свае дзіцячыя годкі:

«У свет, заваяваны нашымі бацькамі і братамі, мы ўвайшлі як наследнікі, якім па праву належалі ўсе багатыя вялікай радзімы. Перадзавы іхі вена мы ўпярвалі ў сабе з малаком мацеры. Мы працягнулі разнаважыць аб тым, як нашы бацькі біліся ў грамадзянскай вайне, як яны перамагалі Калчуга і ішых баронаў і гераналаў. Мы хопелі быць палюбымі на большэвікоў, якія заваявалі нам свабоднае жыццё; мы марылі аб поўнага, аб славе, і хача ў гэтых марах было многа дзікага і смешнага, але заўсёды яны былі звязаны з мыслямі аб радзіме».

Лічы маленькім Анатолій Сераў рашыў навучыцца латаць. Ён майстэра са звяднага палатна вяршы, напярва іх на тоціка пачкі, прызвельнае да крылаў скобы. Свой першы «палёт» ён робіць з латуха сарая. Запая аючылася велікім латухоўца: ён унаў я зямлю і вылінуў сабе ногу. Але нават лежачы ў паспелі з рашенай пагой, Анатолій не пакінае мыслі аб палёце. У 1929 годзе т. Серава накіроўваецца ў Вольскую лётную тэарэтычную школу.

Скончыўшы тэарэтычны курс навучанья, ён праходзіць практыку ў Оренбургу. Да тэхніцы пільнавання Анатолій Сераў лічыцца адным з лепшых курсантаў. Інструктары адразу ўбачылі ў ім сямелга, бясстрашнага чалавека. Ужо тут Сераў пачавае сабе таленавіта пілотаж. За выдатнае велінае матэрыяльнай часткі яму прысваіваюць званне аляхціка. У Оренбургу ў 1931 годзе комсамолец Сераў уступае ў рады ВКП(б).

Праз паўгода пасля сканчэння школы Анатолій Сераў едзе на Далёкі Усход. Тут ён становіцца камандзірам звана зінчальнікаў. Малады камандзір уважліва і чула, з вялікай любоўю адносіцца да сваіх падначаленых. Яго звана займае ў ОДДА першае месца ў сабораў і станаўлення духу авіяцыйнай арміі. Сява гоміць аб ім на Усакі Далёкаму Усходу. У 1934 годзе Серава назначаны камандзірам атакда. З кожным днём ён рос і ўдасканалваўся, нястомна вучучачы складаную

УРАД САЮЗА ССР ПАСТАНАВІЎ:

1. Арганізаваць урадавую камісію па пахаваанню тт. Серава і Осіпенка ў саставе тт. Булганіна (старшыня), Будзёнага, Меліса, Шчэрбанова, Ланцінава, Смушквіча, Грызудубавой і Расковай.
2. Пахаваць тт. Серава і Осіпенка прыняць на кошт дзяржавы.
3. Пахаваць тт. Серава і Осіпенка на Краснай плошчы ля Крамлёўскай сцяны.

СПАЧУВАННЕ СНК БССР І ЦК КП(б)Б

Совет Народных Камісараў БССР і Цэнтральны Камітэт Комуністычнай Партыі (большэвікоў) Беларусі выражаюць глыбокі жал і выказваюць глыбокі жал Герою Савецкага Саюза, бясстрашным сакаўцаў нашай радзімы — АНАТОЛІЯ КАНСТАНЦІНАВІЧА СЕРАВА і ПАЛІНЫ ДЗЕНІСАЎНЫ ОСІПЕНКА.

Вобрав саўнага бясстрашнага лётчыка Анатоля Серава, саўнай дачкі савецкага народа Паліны Осіпенка, аддаўшы сваё жыццё за справу ўмацавання абароны вялікай краіны Савету, будучы служыць для працоўных Беларусі прыкладам бязмернай любі да радзімы, прыкладам бязмернай адданасці вялікай справе Леніна—Сталіна.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ БССР І ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ

ПАМ'ЯЦІ ГЕРОЯЎ

На баявым пасту, па ітурвала паветранага карабля, загінуў Паліна Осіпенка і Анатолій Сераў — адважныя дачка і сын вялікага савецкага народа, гордыя сакаўцы сталінскай авіяцыі, большэвікі, бязмерна адданыя сваёй радзіме і камуністычнай партыі. Велізарна ўтраца працоўны Савецкага Саюза, партыі Леніна—Сталіна, велізарна ўтраца Чырвоная Армія, страціўшы двух лепшых сваіх камандзіраў, Героёў Савецкага Саюза.

Светлыя вобразы Паліны Осіпенка і Анатоля Серава вачна будуць жыць у сэрцах працоўных нашай сацыялістычнай авіяцыі. Іх жыццё і вялікая праца Леніна служэньне народу, вялікай справе Леніна—Сталіна, кіруючых усіх працоўных, усіх баялоў камандзіраў і палітычных работнікаў Чырвонай Арміі за далейшых палётаў ў славу мацеры-радзімы, у славу перамажонага, усёперамагаючага сцяга камунізму.

Імяні Паліны Осіпенка і Анатоля Серава вядомы дзедка за прадзеламі нашай радзімы. Іны забралі подвігі, гераіствам якіх быў захоплены усё свёт. Выхаваны сталінскай эпохі, вырастаючы з самай гудчы нашага народа, народа гераюў і

стваральнікаў, Паліна і Анатолій спадчылі ў сабе лепшыя якасці савецкіх лётчыкаў, лётцаў сталінскай авіяцыі: высокую грамадзянства, большэвіцкую настойлівасць, свяцітаную нявылічлі да поўных ворагаў народа. Лётчыкі-героі Паліна Осіпенка і Анатолій Сераў ушлі на іну слаўную старонку ў гісторыю савецкай авіяцыі. Палінаўшыся ад батрачкі да першааснай лётчыцы, у дасканалеці авалодваўшы складанейшым майстэрствам кіравання паветранымі караблямі, да высокага звання Гераніі нашага народа, Паліна сваімі бліспрыклядымі ў гісторыю палётамі ад Чорнага мора да Белга, ад Масквы да Ціхага акіяна прадеманстравала сілу і магутнасць таленавітых птушак Савецкага Саюза, сілу і магутнасць савецкай жанчыны, разнаволенай і выхаванай сталінскай эпохай.

Подвігі Анатоля ў славу савецкай зброі, умацавання баявой магутнасці Чырвонай Арміі высокая аманія наш народны ўрад, узнагародзіўшы яго званнем Героя Савецкага Саюза і ордэнам Леніна. Осіпенка і Сераў усё жыццё аддалі тама, каб савецкія самалеты ляталі да лей усіх, вышэй усіх і б'юстрой усіх са-

малётаў у свеце. Іх справу пахвацяць лётчыкі, тэсячкі, дзсяткі тысяч нашых доблесных баялоў і камандзіраў, гарачы патрыяты сваёй мацеры-радзімы.

У гэтыя цяжкія гадзіны сучу мы ўсе, баяны, камандзіры і палітычныя работнікі Чырвонай Арміі, паўторым услед за Палінай іе словы, сказаныя паўгода тама:

Маршал Савецкага Саюза С. М. БУДЗЕНІА, члены Ваеннага Савета МВА, нарпусны камісар А. І. ЗАПАРОНАЦ, начальны Палітычнага Упраўлення МВА брыгады камісар А. А. ЛОБАЧЭУ, Герой Савецкага Саюза намдэй А. І. ЕРЗМЕНКА, палкоўнік А. С. ОСІПЕНКА.

ПРЫКЛАД БЕЗЗАВЕТНАГА СЛУЖЭННЯ НАРОДУ

Разам з усім савецкім народам работнікі Грамадзянскага Паветранага флота сумуюць аб заўчасна загінуўшых Героях Савецкага Саюза. Імяні ваенных лётчыкаў Анатоля Серава і Паліны Осіпенка

«Гора будзе тама, хто пасмее псыгтунь на надатыкаць нашых грацін. Мы свае баяны самалеты напярэць тама, адкуль вораг пасме напаці. Мы не дзікім ліціці ні аліама ворагу, яні дзікім ліціці на нашы сяччаныя грацін».

Вывайне, нашы прыдэйі, нашы слаўныя баяны таварышы!

Герой Савецкага Саюза МОЛАНУА, Герой Савецкага Саюза ГРЫЗУДУБАВА, Герой Савецкага Саюза СЛЕПЕНАУ, Герой Савецкага Саюза ГОРАНАУ, КАРТУШЭУ, ЛОГІНАУ, СЕМЕНАУ.

ПЕРАД АДКРЫЦЬМ СОВЕЦКАГА ПАВІЛЬЁНА НА СУСВЕТНАЙ ВЫСТАУЦЫ

НЬЮ-ЁРК, 11 мая. (ТАСС). Афіцыйнае паказанне савецкага павільёна на сусветнай выставцы ў Нью-Ёрку адбудзецца 17 мая.

Урачыстая частка адкрыцця будзе перадавацца па радыё па ўсёй краіне. Знешняя аздабка і афармленне савецкага павільёна прыцягнуць вялікую ўвагу амерыканскага друку і грамадзесці. Многія наведвальнікі сусветнай выставы падоўгу зазімаюцца на будынку савецкага павільёна, уважліва разглядаючы выдатныя скульптурныя чаронаармейцаў, рабочых, парашуцтыстаў і грамадзян аэрыліна, увенчаны сталёвай фігурай савецкага рабочага з рубінавай зоркай у паднятай руцэ.

Як заўважаю наведвальнікі, архітэктурна савецкага павільёна і ўжытыя для яго адзелькі матэрыялы адлюстроўваюць магутнасць і багацце Савецкага Саюза.

АНГЛІЯ І ГЕРМАНИЯ

ЛОНДАН, 10 мая. (ТАСС). Як паведамае Дэйлі экспрэс, на мінулым тыдні сабралася са спецыяльнымі закланымі ў Лондан прэбываў Волгата, які з'яўляецца «справой рукой Герынга». Волгата «нашчупае глебу» для перагавору на пэ-

танню аб заключэнні новага англа-германскага гандалявага пагаднення. Англіійскі міністр гандаля Стэнлі па пасаджэнні палаты абшчынаў заявіў, што як толькі перагаворы напружанае становіцца слабей, ён будзе рат аманіць перагаворы аб палітычнай англа-германскай гандалявай узаемадапамосці.

ПОЛЬСЬКІЯ ГАЗЕТЫ АБ ДАНЦЫГУ

ВАРШАВА, 10 мая. (ТАСС). Рад польскіх газет паведамае, што ў Берліне ўрамаванае распаўсюджванне чуткі аб працягненні, нібы «плебіцыта» ў вольных горадах Данцыгу. Інспірацыяў ханга «плебіцыта» павінен быць аб'яваць замяшчальнік сенага г. Данцыга. Урадавая газета «Беспэсэ паранна» піша, што, відавочна, Германія мае намер шляхам ка-

меды «плебіцыта» стварыць уражанне, быццам далучэнне Данцыга да Германіі з'яўляецца жаданнем большасці жыхароў вольнага горада. «У сваіх найноўх і неадрачных дзеяннях, — піша газета, — Германія забывае аб тым, што ўсёка спроба аднабоковага вырашэння Данцыгскага пытання загалля асуджана на правал».

УЗРЫУ ГЕРМАНСКИХ УМАЦАВАННЯУ У КЛАИПЕДЗЕ

ПАРЫЖ, 10 мая. (ТАСС). З Данцыга паведамаюць, што ў Клаіпедзе адбыўся ўзрыў умацаванняў, узводзімых германскі-

мі ваеннымі ўладамі. Узрыў выклікаў чалавечыя афяры.

Газета „Эвр“ аб паездцы Герынга ў Іспанію

ПАРЫЖ, 11 мая. (ТАСС). 9 мая Герынг выехаў з Італіі ў Іспанію. Як паведамае газета «Эвр», у кругах германскага міністэрства замежных спраў гэтай паездцы надаюць вялікае значэнне. На вестках газеты, Герынг павінен будзе лагаварыцца з генералам Франка аб асновах італіа-германска-іспанскага ваеннага саюза, які павінен быць

падпісан у Берліне ў пачатку чэрвеня месца. Маркушоў, што Франка ў пачатку чэрвеня паедзе ў Берлін, каб, як піша газета, «наказаць дымакратычным дзяржавам Захада, што Іспанія пасля далучэння да ангакомінтэрнаўскага пакта і пасля выхду з Лігі нацый поўнаасно прымыкнула да фашыісцкіх дзяржаў».

Германскія і аўстрыйскія байцы інтэрнацыянальнай брыгады знаходзяцца ў небяспецы

ЛОНДАН, 10 мая. (ТАСС). Газета «Ньюс эўроп» паведамае, што 250 байцаў інтэрнацыянальнай брыгады, які знаходзяцца ў канцэнтрацыйным лагэры ў Сан-Педро (Іспанія), паражанае сур'ёзнае небяспечна. Гэтыя байцы з'яўляюцца германскімі і аўстрыйскімі палітыкамі. Агенты Гестапа прыбылі гэтымі днямі ў канцэнтрацыйны лагер і забралі 82 ча-

лавекі, якія павінен быць перададзены аўстрыйцам у Германію. Ахвін з гэтай групы Артур Бекер — былы лідэр руху «ста» — расстраляны. Па паведамленнях газеты, усяго ў канцэнтрацыйных лагэрах у Іспаніі знаходзіцца каля 600 байцоў інтэрнацыянальнай брыгады.

Канцэнтрацыя войск генерала Франка ў раёне Гібралтара і ў Іспанскім Марока


ЛОНДАН, 11 мая. (ТАСС). Газета «Дэйлі мейл» паведамае, што 6 батальёнаў іспанскіх войск, снабжонных італьянскай зброяй і танкамі і аўтанымі германскімі афіцэрамі, раскватэраваныя

ў якасці пастаянных гарнізонаў у раёне паміж Алхісерасам і Ла Лінея. У Іспанскае Марока паслана яшчэ 5 батальёнаў іспанскіх войск.

Ваенныя дзеянні ў Кітаі

у Цэнтральным Кітаі
5 мая кітайскія часці ачынілі ад праціўніка два невялікія гарады — Шіньшань і Іньшань, у паўночна-заходняй частцы правінцыя Цзяньсі. У бляз за гэтыя гарады японцы стаялі звыш 200 чалавек забойцамі. Японская частка ў 1.400 чалавек пад кіраўніцтвам агітаў суннавай артылерыі вымацавала каля Шіньшаня і павяла атаку на кітайскія пазіцыі. Ваі працягваюцца.

у Паўднёвым Кітаі
9 мая японскі атрад у 3.000 чалавек атакаваў італьянскія пазіцыі ў Цунхуа (на паўночны ўсход ад Кантона). Кітайскія войскі асадалі ўпоруца супрацьстаянне. Японскі атрад быў поўнаасно разгромлены і, страціўшы забойцамі тысячы чалавек, адступіў.
8 мая кітайскія самалёты зрабілі палёт на Кантон. Бомбамі, скінутымі з самалётаў, знішчана вялікая колькасць японскага ваеннага снаражэння. 9 мая 9 кітайскіх самалётаў бомбардыравалі японскія пазіцыі, а таксама скаваліне японскіх суднаў каля Самшуга (на захад ад Кантона). У рэзультатае бомбардыроўкі на трох невялікіх японскіх кананерах узнік пожар.



Будучы МАГІСТЭР. Уможаенымі тэмпамі (дзе сацыялістычная рэканструкцыя Магістава ў горадзе будуюцца новыя дамы, культурныя станавы). Былы магістэра-чыноўнік Магістава становіцца адным з самых прыгожых і добраапрадаваных гарадоў ВССР. На ЗДЫМКУ: прасек рэканструкцыі Тэатральнай плошчы. Аўтар прасек-архітэктар Трудаў.

Пастаноўка балета „САЛАВЕИ“ У ОДЭСКИМ ТЭАТРЫ

11 мая ў Одэскім тэатры оперы і балета адбылася прэм'ера балета «Салавей», напісанага на аднайменнай п'есе беларускага пісьменніка-арыганосца тав. Вядулі; музыка кампазітара Броншера, аўтары лібрэта тт. Вядулі і Сланіцкі. Балет упершыню ў Саюзе пастаўлены на сцэне Одэскага тэатра. У пастаўленні прымае ўдзел асноўны актёрскі калектыў тэатра. У масавых сценах заняты звыш 100 чалавек.

Памяці М. Е. Салтыкова-Шчэдрына НА УРАЧЫСТЫМ ПАСАДЖЭННІ У КАЛОННЫМ ЗАЛЕ ДОМА САЮЗАУ

Маскоўскага грамадзескага азначыцца 10 мая 50-годдзе з дня смерці вялікага пісьменніка-сатырыка М. Е. Салтыкова-Шчэдрына. На ўрачыстым пасаджэнне, сваякае Саюзам савецкіх пісьменнікаў, Акадэміяй навук СССР, Камітэтам па справах мастацтваў пры СНК СССР, у Калонным зале Дома саюзаў сабраліся пісьменнікі, вучоныя, літаратуразнаўцы, прадастаўнікі фабрык і заводаў, студэнцкая моладзь сталіны. У сваім уступным слове акадэмік А. Н. Талстой, які адкрыў урачыстае пасаджэнне, сказаў:

Перш за ўсё Шчэдрына быў народным пісьменнікам. Ён быў суровым і бізатэаім і не страшыўся заглянуць у твар сацыяльных супрацьстаян. Ён быў лютым ворагам лібералізма, вялікім майстрам сацыяльнай сатыры. Вось чаму на зброі Шчэдрына так часта звяртаецца Вязьніні Ільіч Ленін, вось чаму таваршн Сталін так часта звяртаецца да шчэдрынскай сатыры, бо жадае яе не затупіцца і парэжае на смерць.

Вялікую тангому ў распаўсюіні анімента рэспублікаў тэатру аказала Акадэмія навук ВССР. Пастаноўку народнаго тэатра і балета ВССР тав. Хераско. На прэм'еру балета ў Одэсу прыехаў кампазітар Броншер, дырэктар Беларускага тэатра оперы і балета Г. Шнейэрман, гадоўны балетмайстар т. Мулер, ад Саюза савецкіх кампазітараў ВССР т. Пакаванцаў.

ШАХМАТНЫ ЧЭМПІАНАТ СССР

МАСКВА, 11. (Па тэлефону). Пятнаццаты тур чэмпіяната праводзіцца ў некалькі незвычайнай абстаноўцы: у гэты дзень узалежылі былі гэтымі шахматнай арганізацыі двойчм арыганосама Кіраўскага завода.

Белавенец, які таксама з'яўляецца адным з асноўных лідэраў турніра, не змог перамагчы Юхвіча і вымушан быў зазаволіцца нічыёй. Таксама ўнічыю скончыліся сустрэчы Чэхавера з Дубніным і Левефіна з Канам. Папоў выйграў у Чыскава.

ПАВЛІЧЭНЕ ВЫПУСКУ ЛЕТНЯГА АБУТКУ

Абуквыя фабрыкі ВССР павялічылі выпуск абутку летняга асартымента. У красавіку фабрыкі імені Баганавіча і імені Тэдымава (Менск), «Чырвоны Кастрычнік» (Віцебск) выпусцілі 212 732 пары летняга абутку — на 15.000 пар больш чым на плану.

Розыгрыш асабістага паршынства СССР па барацьбе

3 12 мая, адначасова ў 4 гарадах Саюза — Ташкенце, Тбілісі, Днепрапетраўску і Менску — пачынаецца розыгрыш асабістага паршынства па французскай барацьбе ва ўсіх вагавых катэгорыях. У спаборніцтвах, якія адбудуцца ў Менску, прымуць ўдзел 50 найлепшых барцоў Саюза ў сярэдняй і поўднёвай вазах. Сярод іх — чэмпіёны Саюза 1938 года тт. Пільноў (Масква) і Ялтарян (Харкаў), лепшы барца маскоўскага спартыўнага таварыства «Лакматэры» арыганосец т. Сталюроў, чэмпіён ВССР 1938 г. т. Мірскі, машынішны барца Азербайджана т. Назар'ян і іншыя.

ВЯЛІКАЕ ВОДНАЕ СВЯТА

Сёння ў басейне менскага Дома Чырвонай Арміі імені Б. Е. Варашылава адбудзецца вялікае воднае свята — спаборніцтва найлепшых плаўцоў Балтыйскага, Півдэкаўскага, Чорнаморскага, Паўночнага флагаў, Амурскай, Каспійскай, Далнярускай флагаў і невуалячых устаноў таварыства-марскага флага, якія праходзілі пучэзна-трэніровачны збор у Менску.

ДЗЕННІК

© Сёння, у 7 гадзін вечара, у клубе імені Варашылава (Комсамоўская, 36) адбудзецца схода слухачоў вачэрняй партыйнай школы Варашылаўскага раёна. Будзе прагаван даклад на тэму: «Міжнароднае становішча Савецкага Саюза».

ДЗЕННІК

© 13 мая, у 7 гадзін вечара, у памішанай Лома тэхнікі для партатыва Баганавіцкага раёна адбудзецца лекцыя на тэму: «Сталінская рэформа». Вілеты атрымаць у РК КП(б)Б.

ДЗЕННІК

© 13 мая, у 7 гадзін вечара, у памішанай Лома тэхнікі для партатыва Баганавіцкага раёна адбудзецца лекцыя на тэму: «Сталінская рэформа». Вілеты атрымаць у РК КП(б)Б.

МАЛЕНЬКІ ФЭЛЬТОН ВОСЬ ГЭТА РАЗМАХ!

Старшыня менскага райспажыўсаюза тав. Турчын сяжаў у сваім кабінэце, зацікаваўся папірсай і пераваўся. Перад ім ляжаў аркуш паперы, у які ён угадаўся, чытаў, перачытаў. Ён нічога не разумее. Што хацелі аўтары сказаць? Аб чым яны думалі, калі працавалі над гэтым творам? Як паступіць у такім выпадку? Што зрабіў-бы другі на яго месцы?

Усе гэтыя пытанні хвалявалі тав. Турчына. У яго галаве зараджаліся рознастайныя планы і варыянты. Але-ж ён адразу адківаў іх як ніяковыя. Нарэшце ён пераканаўся, што ніяк нельга прыеці да эфектыўнага рэзультата ў практычным прымяненні зместа паперы.

Што-ж вывела старшыню менскага райспажыўсаюза з душэўнай роўнавагі? Якія падзеі напрушылі спакой і змянілі рэагаванне ход жыцця ў гэтай установе? І ці ёсць якія-небудзь падставы для пераважання і выказвання сугменнага накіонт творчых звольнасцей некаторых аўтараў?

Спажывецкая кааперацыя правозіць у гэтым вялікае і вельмі важнае мерапрыемства. У калгаснай вёсцы адрававаюцца стадоўныя, чайныя, Гэта прыказ росту зможасці і культуры калгаснікаў. Стаўныя задача, каб кожнае сельска мела некалькі прапрыемстваў грамадскага харчавання. У Менскім раёне дзесяць сельска, Маркушпа адкрыць дзесяць чайных. Даве ўжо адкрыты.

Як нельга рабіць лепш, не разбіваючы як, так нельга вышпё стахан чаю, не маючы стакана. Стаўныя, па гэтым поваду, ніколі не правозіліся навуковай дыскусіі, і прамоўны не эскламаваалі свайго горада для доказу гэтай іспіны.

Штэробны стахан? І вось тут начальнік аддзела грамадскага харчавання Менскага раёна выказаўся і інтэструктур гэтага аддзела т. Савенкаў рашыў даць волю свайму творчай энэргіі. — Мы не можам стаць у баку ад такой вялікай справы. Наш удзел у адкрыцці чайных павінен насіць канкрэты характар. Мы-ж кіраўнікі, асольг вывад, што мы павінен кіраваць! Карашей кажучы, вышпешаманьяны кіраўнікі паведамілі ў пісьмовай адносіне за № 102-3 старшыню райспажыўсаюза, што для патрэб грамадскага харчавання Менскага раёна выдзяляецца: Стопак віных — 60 штук. Стаканаў чайных — 10 штук.

Афіцыйныя афішэы тэатраў і культурных устаноў на 12 мая 1939 года. Уключае: Гастролі тэатраў РСФСР і УССР, Украінскі тэатр ім. І. Франка, Рэпертуары, Музыкальныя камедыі ВССР, Маскоўскі перасочны дзяржаўны звырынец, Дзяржаўная Флармонія ВССР, Канцэрт, Кінофільмы.

Афіцыйныя афішэы тэатраў і культурных устаноў на 13 мая 1939 года. Уключае: Фэстываль калгасна-саўгасных тэатраў ВССР, Рэпертуары, Маскоўскі перасочны дзяржаўны звырынец, Дзяржаўная Флармонія ВССР, Канцэрт, Кінофільмы.

Рэклама і афішэы культурных устаноў на 14 мая 1939 года. Уключае: Дзяржаўная Флармонія ВССР, Канцэрт, Кінофільмы, афішэы тэатраў і культурных устаноў.